

---

## Віктар Шніп

---



...разьбіўся дзень,  
калі сышоў паэт...

---

## Гэта наша зямля

### БАЛАДА СЬЦЕН

*Што ж будзе, як дрогне, як рухне яна?  
Каго пад сабой пахавае?  
Максім Багдановіч*

Можа заўтра, а можа праз год  
Трэснуць сьцены між нас, нібы лёд,  
І святло, як вясною вада,  
Нас абмые і зьнікне жуда  
З нашых душ, нібы з дрэў груганы  
Па-над полем, дзе болей вайны  
Нам ніколі ўжо не распаліць,  
Бо над полем наш дым праляціць...  
А пакуль што між намі сьцяна  
І далёка, як неба, вясна,  
Дзе вада, як вясною святло,  
Змые ўсё, што між намі было.



Са сьцежкай, дзе і я з табой пакінуў  
Умерзлы ў лёд, нібыта ў неба, сьлед...

\* \* \*

Голуб прылятае да вакна,  
Нібы падае заклятая сьцяна,  
І святло зьяўляецца ў вакне,  
Як агонь у маладым віне.  
І мне зноўку хочацца пажыць,  
Як згубіцца ў залатым дажджы  
Летам, што сягонья за вакном,  
Як за небам, дзе мы праплывём  
Анікім нябачных з табой,  
Як сьвяза матулі за сьязой  
Ад самоты, што цяпер адна.  
Голуб прылятае да вакна  
Мамы,  
нібы падае сьцяна,  
І святло зьяўляецца ў вакне,  
Быццам бы ўспаміны аб вясне,  
Што блукае ў восеньскім дажджы,  
Нібы голуб у маёй душы...

\* \* \*

Нам у грахах, нібы ў сьнягах, губляцца  
І падаць, нібы цень, і падымацца,  
Нібы траве з дарожнага балота.  
І пройдзе ўсё, і гэтае стагоддзе  
Таксама, як агонь па травах, пройдзе  
І паплыве далей бяз нас самота.

І не паўторыцца нічога ў сьвеце,  
І попел наш разьвее ў полі вецер,  
А шлях агню зноў зарасьце травой.  
Таму чаго мы сёння як чужыя?..  
А за вакном ваўком завая вые,  
І сьнег, як Вій, лятае над зямлёю.

### БАЛАДА МІКОЛЫ КУПРЭВА

...Імчыць цягнік праз вецер і туман,  
З асеньніх дрэў зрываючы лісьцё,

Нібы агонь, якога больш няма  
У сэрцы, што апалена жыцьцём  
Ня менш, чым ты самотаю віна  
У цягніку, з якога не сысьці  
Жывым, бо ноч наперадзе—сьцяна,  
І неба ў зорках, быццам бы ў лісьці  
Апалым поле, дзе прайшоў цягнік,  
А сьледам твой праз вецер і туман  
Імчыць і верш з душы, нібыта крык,  
Ірвецца, а ў адказ плыве зіма  
На хмарах, быццам сена на вазах  
Там у дзяцінстве, дзе агонь з вадой,  
Дзе сонца нараджалася ў сьлязах  
І падала сьлязою залатой  
У травы, у якіх было жыцьцё  
Самотнае, як на сталё вёно,  
Як па-над цягніком тваім лісьцё,  
Дзе сёньня ты, і дзе няма даўно  
Цябе...

\* \* \*

Сумнае сонца плыве над зямлёю,  
Быццам бы ў рай адлятае душа  
Сьветлай жанчыны, якая чужою  
Стала і будзе пад крыльлем крыжа,  
Нам да якога ісьці праз цямрэчу,  
Нібы за сонцам, за сьветлай душой.  
Вецер — у твар, а камень — у плечы,  
Неба, як воран, па-над галавой.  
Гэтак заўсёды і гэтак ніколі  
Болей ня будзе, калі ты памрэш.  
Дрэва да неба зноў цягнецца гольлем,  
З сэрца зноў цягнецца рыфмамі верш,  
Бо па-над намі ўжо сонца зьнікае,  
Быццам бы ў пекла — чыясьці душа  
Сумная-сумная і залатая,  
Быццам бы цьвік, што зваліўся з крыжа,  
Нам да якога ісьці праз нястачу,  
Нібы за цэнем, адзін за адным.  
Ты паміраеш, а я і ня бачу,  
Бо прада мною жыцьцё, нібы дым...

\* \* \*

Гэта наша з табою зямля! Гэта наша,  
Таму што нам з таго, што нам нехта тут  
кажа,  
Што дарэмна мы мову сваю беражом,  
Калі заўтра ў нябыт нас тут змые дажджом,  
Што пральецца з нябёс і затопіць наш сьвет.  
Ды няўжо хто гаворыць так – перажыве  
Той патоп, што чакае наперадзе ўсіх?  
І гляджу я ў ваду, як у вочы чужых  
Незнаёмых людзей, што, нібыта арда,  
Побач з намі жывуць, як у рэчцы вада,  
Што па нашай зямлі працякае да мора,  
І ніхто ёй пра гібель яе не гавора,  
І ніхто ёй ніколі, ніколі ня скажа:  
«Гэта наша спрадвеку зямля! Гэта наша!»  
Хоць і трэба сказаць, як кулак паказаць,  
Бо тут жыць нам і тут нам з табою канаць,  
Бо ў нас іншай зямлі не было і ня будзе,  
Бо мы людзі з табой, бо мы гэтка ж людзі,  
Як усюды на гэтай зямлі, як усе,  
Якіх некалі ў мора вадою знясе,  
Што пральецца з нябёс і затопіць наш сьвет,  
І ніхто анікому ніколі ўжо ўсьлед,  
Як малітву прад Богам адзіным, ня скажа:  
«Ойча наш, гэта наша зямля... Гэта наша...»